

Тэлесеткі

З НОВЫМ ГОДАМ

23 сакавіка споўніцца год, як у эфіры АНТ выходзіць суботні выпуск «Нашых навін».

У адрозненне ад інфармацыйных выпускаў у будні, тут інфармацыя падаецца ў больш лёгкім фармаце, а вядучая Вольга Сулімава, у якой некаторыя яшчэ пазнаюць колішнюю «Міс Мінск» Вольгу Курышку, выступае ў ролі не толькі чытальніцы навін, але і журналіста: знаходзіць герояў і тэмы для рэпартажаў, здымае сюжэты.

— Ці будзеце вы неяк адзначаць першую гадавіну праграмы, збіраць у студыі гасцей і прымаць віншаванні? — пацікавілася «Звязда» ў кіраўніка праекта Андрэя Мохара.

— Паколькі гаворка ідзе ўсё ж пра навіны, то нікага вялікага святочнага шоу не плануем, як звычайна, пастараемся прапанаваць глядачам якасны, разна-



стайны і насычаны выпуск, але, безумоўна, пра дзень нараджэння праграмы згадаем і пэўныя «фішкі» рыхтуем.

Што да магчымых змяненняў і новых рубрык, то стваральнікі «Суботняга выпуску» запэўніваюць, што заўжды знаходзяцца ў творчым пошуку: «Мы не лічым, што персанальна ў нас з наступнага тыдня пачынаецца новы сезон, бо мы частка вялікай каманды АНТ, таму змяняемся і ўдасканальваемся разам з усім каналам».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Мат у 2 хады.

Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 220013, г. Мінск) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadim_ne67@mail.ru.

На буйным традыцыйным турніры «Аэрафлот» у Маскве (101 удзельнік) Аляксей Аляксандраў, Уладзіслаў Кавалёў (мінулагодні пераможца) і Кірыл Ступак фінішавалі адпаведна на 38-м, 43-м і 65-м месцах. Там жа ў турніры «Б» Вольга Бадэлька — 27-я са 126. Вось адна з перамог беларусаў.

Іван Шчытко (Малдова) — Аляксей Аляксандраў. 1.c4 e6 2.g3 d5 3.Cg2 Kf6 4.Kf3 dc 5.Фа4+ Kbd7 6.Ф:c4 c5 7.Фb3 Лb8 8.a4 b6 9.d3 Cd6 10.Ка3 а6 11.Кс4 Сс7 12.Cd2 0-0 13.0-0 Сb7 14.Фа3 Са8 15.b4 b5 16.ab ab 17.Ка5 Сd6 18.bc С:c5 19.Фb2 е5 20.Кb3 Сd6 21.Ла6 Сс7 22.Лс1 Ле8 23.Фа2 h6 24.Ка5 Сb6 25.Kh4 e4 26.d4 С:d4 27.Kf5 Cd5 28.Фb1 Сb6 29.Cf4 Ла8 30.Л:a8 Ф:a8 31.Kb3 e3 32.f3 Сс4 33.Kd6 С:e2 34.К:e8 Ф:e8 35.Ле1 Сс4 36.Kph1 e2



Белыя: Крh1, Фd1, Ле8, Cd7, Cf4, пп. c3, d3, d4 (8). Чорныя: Крд5, Ch4, Кс5, pf5 (4).

Запрашальнік

НА ТЭМУ ЧАЛАВЕЧНАСЦІ

2 красавіка на сцэне Рэспубліканскага палаца культуры прафсаюзаў будзе прадстаўлена прэм'ера спектакля «Восем пачуццяў, або Нараджэнне чалавека».

Адметнасць пастаноўкі ў тым, што гэты праект міжнародны, зладжаны сумесна беларускім сямейным інклюзіўным тэатрам «і» і галандскім тэатрам Kazou пры цэнтры даследавання аўтызму. Спектакль, у якім заняты каля 80 прафесійных актёраў і аматараў, будзе прадстаўлены ў фармаце васьмі ўзаемазвязаных навел, кожная з якіх прысвечаная пэўнаму пачуццю. Прыдумаў гэтыя кранальныя гісторыі адзін з выхаванцаў і актёраў тэатра Кастусь Жыбуль. «Удзел у нашым спектаклі для дзяцей з аўтызмам мае значны «тэрапеўтычны» эффект: граючы пачуцці на сцэне, юныя актёры вучацца лепш разумець уласныя эмоцыі — а гэта менавіта тое, чаго дзецям з асаблівасцямі светаўспрымання часам не стае, — адзначае сцэнарыст і рэжысёр пастаноўкі, мастацкі кіраўнік сямейнага інклюзіўнага тэатра «і» Ірына ПУШКАРОВА.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

37.Cd2 Cf2 38.Лс1 Ке5 39.Ка5 Kd3 40.Л:c4 bc 41.К:c4 e1Ф+ 42.С:e1 Ф:e1+ 43.Ф:e1 К:e1 44.Cf1 Сс5, 0:1.

У французскім Кане (81 удзельнік) Мікіта Маёраў заняў другое месца. Валерый Казакоўскі паказаў такі ж вынік на турніры ў Ташкенце.

У сталіцы Беларусі прайшлі шахматныя «Алімпійскія дні моладзі». Прызавую тройку склалі зборныя Магілёўскай вобласці, горада Мінска і Брэсцкай вобласці.

Міхаіл Нікіценка — адзін з найбольш перспектывных малядых шахматыстаў нашай краіны, міжнародны майстар. Нарадзіўся ў Мінску ў сакавіку 2000 года. У 2010 годзе стаў сярэбраным прызёрам чэмпіянату Еўропы сярод юнакоў да 10 гадоў, а ў 2015 годзе заваяваў бронзавыя медалі на чэмпіянатах Еўропы па хуткіх шахматах і бліцы адпаведна сярод юнакоў да 16 і 18 гадоў. Паспяхова выступаў за беларускую зборную на некалькіх су-светных шахматных алімпіядах да 16 гадоў, у 2016 годзе ўзяў

«серабро» на першай дошцы ў гэтым спаборніцтве. Удзельнік чэмпіянату Беларусі.

Сёлета Міхаіл заняў другое месца на міжнародным турніры ў Львове. На яго рахунку — перамогі над гросмайстрамі Юрыем Воўкам і Міхаілам Голубевым, якія занялі адпаведна першае і трэцяе месцы. А вось яшчэ адна з выйграных у Львове партый.

Міхаіл Нікіценка — Даніла Масесаў. 1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.Ф:d4 a6 5.c4 Кс6 6.Фd2 Кf6 7.Кс3 Сg4 8.Ce2 e6 9.0-0 Ce7 10.b3 0-0 11.Cb2 Лс8 12.Lad1 Фа5 13.Фe3 С:f3 14.gf Ke5 15.f4 Kg6 16.f5 ef 17.Kd5 fe 18.К:e7+ К:e7 19.Kh1 Kg6 20.Lg1 Фс5 21.Cd4 Фf5 22.Lg5 Фе6 23.Ldg1 Kh8 24.h4 Лg8 25.h5 Фе7 26.h6 Kf5 27.Л:f5 Ф:f5 28.Lg5 Фе6 29.hg+ Л:g7 30.Л:g7 К:g7 31.Фg5+ Кf8 32.С:f6 Лс5 33.Фg7+ Ке8 34.Cg4 Лf5 35.Фg8+ Kd7 36.Ф:h7 Ф:f6 37.Ф:f5+, 1:0.

Рашэнне задачы з мінулага выпуску: 1.Фd8. Першымі правільна адказалі Ігар Ананіч, Уладзімір Ізотаў, Сяргей Цяльпук, Віктар Жук.

Вадзім ЖЫЛКО.

Сядзі і глядзі

ПРЫХОДЗІЦЬ ПАДЧАС ГУЛЬНІ

Белтэлерадыёкампанія рыхтуе да запуску новы забаўляльна-інтэлектуальны праект — шоу «На вылет!», галоўны прыз якога складае 2000 беларускіх рублёў. Першыя чатыры выпускі інтэлектуальнай гульні ўжо запісаныя, а прэм'ера праекта, цэнтральнай дзеючай асобай якога стаў радыёвядучы і праграмны дырэктар станцыі «Unistar» Аляксандр Найдзёнаў, адбудзецца на «Беларусь 1» на наступным тыдні — 31 сакавіка.

Гульня, удзельнікаў якой ва ўзросце 18+ набіраюць па папярэднім запісе, складаецца з пяці раўндаў. У кожным з іх ігракі павінны правільна адказаць на пытанні вядучага — спачатку простыя, а потым усё больш мудрагелістыя, далёка па-за школьнай праграмай. Пры гэтым той, хто памыляецца альбо папросту не ведае адказу, сы-ходзіць «на вылет», і колькасць удзельнікаў няўхільна скарачаецца: спачатку іх 32, потым 16, 8, 4, 2... І як апетыт прыходзіць падчас яды, у гэтым выпадку азарт нараджаецца ў працэсе гульні, людзі ўсё больш уцягваюцца ў інтэлектуальнае спаборніцтва, і правяціць сябе можа абсалютна кожны. На ўсіх этапах ёсць свае спецыяльныя прызы, і каманда ў любы момант можа задаволіцца імі і пакінуць гульню — тады шанц паказаць сваю эрудыцыю атрымлівае каманда, якая раней прайграла. Пераможцу ж прапануюць узяць удзел у супергульні, і, калі ўдасца адказаць хоць бы на адно з трох зададзеных пытанняў, галоўны прыз у яго ў кішэні. Зрэшты, магчымыя і іншыя расклады і сюрпрызы, а таксама вяртанне ў барацьбу



тых, хто выбыў з яе першы, — шанц выйграць ёсць практычна ў кожнага, і гэта робіць праект дынамічным і захапляльным. Асаблівае ж хараство і каштоўнасць новага шоу ў тым, што гэта не запазычаны з іншых каналаў і краін папулярны фармат, а ўласная, цалкам арыгінальная прыдумка.

«Мне спадабаўся атрыманы вынік, — падзяліўся пасля здымак аўтар ідэі і рэжысёр гульні «На вылет!» Яўген Папковіч. — Выйшла на сто працэнтаў тое, што я і задумваў, калі распрацоўваў правілы праекта. Больш за тое, у працэсе мантажу мы

і самі захапіліся, уцягнуліся ў праграму, нібы наноў перанесліся на пляцоўку — спадзяюся,



«Звязда» — руплівым гаспадарам»

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на II квартал або I паўгоддзе 2019 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выражайце і дасылайце да 9 красавіка 2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Сярод падпісчыкаў 11.04.2019 г. будуць разыграны 7 дрэўлёў Bosch і суперпрыз — універсальны набор інструментаў Yato. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце «Звязда» да 21.04.2019 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 30.06.2019 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на II квартал або I паўгоддзе 2019 г. і пашпарта.

Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Звязда — руплівым гаспадарам» чытайце ў нумары 44 газеты «Звязда» ад 06.03.2019 г. Тэлефон для даведак: (017) 263 66 73.

Тэрмін правядзення гульні — з 07.03.2019 г. па 30.06.2019 г. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3495 ад 27.02.2019 г. выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.



Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або I паўгоддзе 2019 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адрозненне сувязі) на II квартал або I паўгоддзе 2019 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (абавязкова) _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!